

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ

пасяджэння журы конкурсу
IV Нацыянальнага форуму
“Музеі Беларусі”

5.10.2019

№ 3

г. Брэст

Прысутнічалі: Хінц Х.-М., сустаршыня журы, Марзалюк І.А., сустаршыня журы; члены журы: Карчэўская Н.У., Бембель Т.А., Брызгалаў М.А., Бяспалая М.А., Васілевіч Г.М., Гужалоўскі А.А., Задзяркоўская Н.І.

Сакратар журы: Янкоўская А.У.

ПАРАДАК ДНЯ.

1. Азнаямленне са стэндавымі экспазіцыямі форуму.
2. Вызначэнне пераможцаў конкурсу ў намінацыях “За лепшую культурна-адукацыйную праграму”, “За навацыі ў музейнай дзейнасці”, “За лепшае музейнае выданне”, “За лепшае прадстаўленне музея на экспазіцыі форуму”, “За лепшы экспазіцыйна-выставачны праект”.
3. Вызначэнне пераможцаў конкурсу ў намінацыях на спецыяльную прэмію “За вернасць прафесіі”, “За лепшую партнёрскую дзейнасць”, “Ідэі маладых”.

1. Азнаямленне са стэндавымі экспазіцыямі форуму, прэзентаванымі ў конкурснай намінацыі “За лепшае прадстаўленне музея на экспазіцыі форуму”. У намінацыі было пададзена 18 заявак: з Брэсцкай вобласці (1), Віцебскай (3), Гомельскай (7), Магілёўскай (2), Мінскай (1). Рэспубліканскія музеі падалі 4 заяўкі.

ВЫРАШЫЛІ:

Прадстаўленыя экспазіцыі выкананы на высокім прафесійным узроўні і адпавядаюць умовам конкурсу.

2. Вызначэнне пераможцаў конкурсу ў намінацыях “За лепшую культурна-адукацыйную праграму”, “За навацыі ў музейнай дзейнасці”, “За лепшае музейнае выданне”, “За лепшае прадстаўленне музея на экспазіцыі форуму”, “За лепшы экспазіцыйна-выставачны праект”.

ВЫРАШЫЛІ:

2.1. Узнагародзіць у намінацыі “За лепшую культурна-адукацыйную праграму” наступныя ўстановы:

дыпламам I ступені

Навукова-даследчая і асветная ўстанова культуры “Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік” (Дзіцячы музей) – культурна-адукацыйная праграма “Укараненне музейна-педагагічных тэхналогій у адукацыйны працэс дашкольнай установы”.

дыпламам II ступені

Установа культуры “Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р.Раманава” – інклюзіўны праект “Музей і дзеці”.

дыпламам III ступені

Дзяржаўная гісторыка-культурная ўстанова “Музей-сядзіба М.К.Агінскага” – культурна-адукацыйная праграма “Карані і крона”.

Узнагародзіць **спецыяльнымі дыпламамі журы** наступныя ўстановы:

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Міханавіцкая сярэдняя школа” (народны музей “Гісторыя пасёлка Міханавічы”) – культурна-адукацыйная праграма “Дыялог пакаленняў”;

Установа культуры “Смаргонскі гісторыка-краязнаўчы музей” – праект “Захаваем культуру разам: Смаргонь кірмашовая”.

2.2. Узнагародзіць у намінацыі “За навацыі ў музейнай дзейнасці” наступныя ўстановы:

дыпламамі I ступені

Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы” – інклюзіўная музейна-педагагічная праграма для дзяцей з аўтызмам “Побач і разам”;

Установа “Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь” – інклюзіўныя праекты ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь у 2017–2019 гг.

дыпламам II ступені

Установа культуры “Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва” – “Музей гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Навацыйныя тэхналогіі для сувязі гісторыі і сучаснасці”.

дыпламам III ступені

Установа культуры “Брэсцкі абласны краязнаўчы музей” – праект “Атрыбуцыя і рэстаўрацыя: найноўшыя тэхналогіі”.

Спецыяльнымі дыпламамі журы ўзнагародзіць наступныя ўстановы:

Установа культуры “Клічаўскі краязнаўчы музей” – “Выставачная зала музея – пляцоўка для самарэалізацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі Клічаўскага рэгіёна”;

Установа культуры “Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя А.В.Суворава” – выкарыстанне дапоўненай рэальнасці ў экспазіцыі “Ажыўшы мундзір”.

2.3. Узнагародзіць у намінацыі “За лепшае музейнае выданне” наступныя ўстановы:

дыпламам I ступені

Установа “Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны” – каталог “Рукапісныя часопісы беларускіх партызан”.

дыпламам II ступені

Установа “Музей “Замкавы комплекс “Мір” – калектыўная манаграфія “Князья Витгенштейны и их владения в XIX веке”, зборнік дакументаў і матэрыялаў “Мір Радзівілаў: замак, мястэчка, графства (1568–1813)”, каталог міжнароднай выставы “Ultimaratioregum. Беларусь у Паўночных войнах сярэдзіны XVII– пачатку XVIII стст.”.

дыпламам III ступені

Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы” – ілюстраваны альбом-каталог “Янка Купала: “Я адплаціў народу, чым моц мая магла...”. З мастацкай калекцыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы”.

Спецыяльнымі дыпламамі журы ўзнагародзіць наступныя ўстановы:

Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” – кніга-альбом “Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Сады і паркі”;

Дзяржаўная ўстанова “Лідскі гісторыка-мастацкі музей” – літаратурна-мастацкае выданне Каладзяжнай А.А. “Память – главный свидетель. Воспоминания очевидцев-лидян о Великой Отечественной войне”.

2.4. Узнагародзіць у намінацыі “За лепшае прадстаўленне музея на экспазіцыі форуму” наступныя ўстановы:

дыпламам I ступені

Дзяржаўная ўстанова культуры “Музей бітвы за Днепр”, дзяржаўная ўстанова культуры “Брагінскі гістарычны музей з карціннай галерэяй”, установа культуры “Рэчыцкі краязнаўчы музей”, дзяржаўная ўстанова культуры “Хойніцкі раённы краязнаўчы музей” – экспазіцыя “Дняпроўскі музейны кластар”

дыпламам II ступені

Дзяржаўная гісторыка-культурная ўстанова “Гомельскі палацава-паркавы ансамбль” – экспазіцыя “Музейныя гі100рыі!”

дыпламам III ступені

Установа культуры “Музей гісторыі Магілёва” – экспазіцыя “Магдэбургскі Магілёў XVI–XVIII стст.”

Спецыяльнымі дыпламамі журы ўзнагародзіць наступныя ўстановы:

Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы” – экспазіцыя “М 75”;

Дзяржаўная ўстанова культуры “Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей” – экспазіцыя “Дзяцінства, апаленае вайной”;

Дзяржаўная ўстанова культуры “Калінкавіцкі краязнаўчы музей” – экспазіцыя “Калінкавіцка-Мазырская аперацыя”;

Установа культуры “Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва” – экспазіцыя “Музей гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Дыялог. Гісторыя. Сучаснасць”.

2.5. Узнагародзіць у намінацыі “За лепшы экспазіцыйна-выставачны праект” наступныя ўстановы:

дыпламам I ступені

Дзяржаўная ўстанова “Чэрвеньскі раённы краязнаўчы музей” – стварэнне экспазіцыі “Кампазітар Станіслаў Манюшка – дзеяч беларускай музычнай культуры”.

дыпламам II ступені

Дзяржаўная ўстанова “Мемарыяльны комплекс “Брэсцкая крэпасць-герой” – пастаянная экспазіцыя “Летапіс Брэсцкай крэпасці”.

дыпламам III ступені

Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь” – экспазіцыйны праект “Беларусь: адраджэнне духоўнасці”;

Установа культуры “Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р.Раманава” – стварэнне экспазіцыі музея гісторыі Магілёўскага аддзялення Беларускай чыгункі “Чыгуначная гісторыя Магілёўшчыны: магістраль з мінулага ў будучыню”.

Спецыяльнымі дыпламамі журы ўзнагародзіць наступныя ўстановы:

Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” – часовая экспазіцыя “Заходняя Беларусь: гісторыя паўсядзённасці”;

Установа “Музей “Замкавы комплекс “Мір” – міжнародны выставачны праект “ULTIMA RATIO REGUM. Беларусь у Паўночных войнах сярэдзіны XVII – пачатку XVIII стст.”.

3. Вызначэнне пераможцаў конкурсу ў намінацыях на спецыяльную прэмію “За вернасць прафесіі”, “За лепшую партнёрскую дзейнасць”, “Ідэі маладых”.

ВЫРАШЫЛІ:

3.1 Узнагародзіць спецыяльнай прэміяй у намінацыі “За вернасць прафесіі” дырэктара навукова-даследчай і асветнай установы культуры “Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік” Джумантаеву Тамару Аляксандраўну.

3.2. Узнагародзіць спецыяльнай прэміяй у намінацыі “За лепшую партнёрскую дзейнасць” установу культуры “Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей” за экспазіцыйны праект “Пётр Шумаў. Вяртанне дадому”.

3.3 Узнагародзіць спецыяльнай прэміяй у намінацыі “Ідэі маладых” дзяржаўную ўстанову “Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь”

за экспазіцыйныя праекты “1918: БНР – Ідэя. Край. Дзяржава (Крок да Незалежнасці)” і “1919: Беларуская рэспубліка (да 100-годдзя абвяшчэння БССР і 95-годдзя абвяшчэння беларусізацыі)”.

Сустаршыня журы

Х.-М. Хінц

Сустаршыня журы

І. А. Марзалюк

Члены журы:

Н. У. Карчэўская

Т. А. Бембель

М. А. Брызгалаў

М. А. Бяспалая

Г. М. Васілевіч

А. А. Гужалоўскі

Н. І. Задзяркоўская

Сакратар журы

А. У. Янкоўская